



«102» –
НУМАР,
ЯКІ ВЕДАЮЦЬ
УСЕ

5

РАЗВІЦЬ
МАЎЛЕННЕ
ПРАЗ ДРОБНУЮ
МАТОРЫКУ

12



Выдаецца
з 9 жніўня 1917г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

27 ЛЮТАГА 2019 г.
СЕРАДА
№ 39 (28906)

17-24 стар.

**МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ**
ГАЗЕТА ДЛЯ ВІБАРШЧЫКАЎ
І ДЭПУТАТАЎ
МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ

ЦЫТАТА ДНЯ



Уладзімір ГРАКУН,
намеснік міністра
сельскай гаспадаркі
і харчавання:

«Па аб'ёмных паказчыках сёлета мы павінны атрымаць не менш за 9 мільёнаў тон збожжжа, 5 мільёнаў тон цукровых буракоў, 1,2 мільёна тон бульбы, забяспечыць на ўзроўні 2018 года атрымманне пладаагародніннай прадукцыі, нарыхтаваць паўтарагадовы запас кармоў. Для гэтага ёсць усё неабходнае, самае галоўнае — выкананне ўсіх элементаў тэхналогіі: падрыхтоўка глебы, унясенне мінеральных і арганічных угнаенняў, своєчасовая сяўба і своєчасовая ўборка».

Музейныя «раскопкі»



Фота Анатоля Кіешичука.

Для самых маленькіх наведвальнікаў Чачэрскага гісторыка-этнаграфічнага музея крэатыўныя супрацоўнікі прыдумалі адмысловую забаўку: у рачным пяску яны хаваюць «артэфакты», якія дзеці павінны адшукаць. Трохгадовай Ульяне КАВАЛЁВАЙ вельмі падабаецца роля «археолага». У «раскопках» ёй дапамагае супрацоўніца ўстановы Алена ХУРБАТАВА.

Трэба наведаць

Ад старажытных часоў да сучаснасці

У Гродне пошта прэзентавала ўнікальныя экспанаты

Гісторыю сваёй службы прэзентаваў Гродзенскі філіял РУП «Белпошта». У музеі сабрана 300 экспанатаў, сярод якіх ёсць адзінкавыя на ўсю краіну экзэмпляры. Пазнаёміцца з імі могуць як асобныя наведвальнікі, так і вялікія групы. **СТАР. 3**



Фота БелТА.

Камунальныя стасункі

Жыллёвыя спадзяванні і магчымасці 2019-га

Формула капрамонту, чыстая вада, новае паліва і субсідыі на «камуналку»

Мадэрнізаваныя будынкі, сучаснае абсталяванне, чысціня ў пад'ездах, сумленныя паслугі, вырашэнне праблем у жыллі па адным званку... Усё гэта ніколі не ўдасца рэалізаваць цалкам, калі камунальнікі і ўласнікі не будуць працаваць сумесна. Іх умненне разумець адзін аднаго і адрозніваць неабходнае ад празмернага — шлях да ўдасканалвання жыллёва-камунальнай сферы. У гэтым упэўнены супрацоўнікі Міністэрства ЖКГ, якія расказалі, на што сёлета можна разлічваць жыхарам і іх дамам.

Электрабойлеры, індывідуальныя лічыльнікі і жаданні людзей

Новыя ўмовы капітальнага рамонту, напрыклад, дазваляць вырашыць праблемы эксплуатацыі старой забудовы, лічаць у міністэрстве.

— Можна будзе пазбавіцца ад састарэлага газавага абсталявання з адкрытай камерай гарэння, якое выкарыстоўваецца для падагрэву вады. Яго заменяць электрычныя бойлеры, — расказаў Андрэй РАМАШКА, начальнік упраўлення жыллёвай гаспадаркі Міністэрства ЖКГ. — Адначасова гэта дазволіць адмовіцца ад дымавых каналаў і іх праверак, што ў сваю чаргу сэканоміць сродкі грамадзян, а таксама зменшыць рызыку атручвання чадным газам. Можна адсыці ад пячэннага ацяплення ў шматкватэрных дамах, дзе немагчыма падвесці цэнтралізаванае ацяпленне і гарачае водазабеспячэнне. **СТАР. 6**



КОРАТКА

• Беларусь плануе сертыфікаваць прадпрыемствы для паставак бульбы ў ЕС.

• Грамадскае абмеркаванне праекта ўказа па пытаннях абарачэння лекаў працягнецца да 7 сакавіка.



• Рускія іконы XVII стагоддзя прадставяць у Нацыянальным мастацкім музеі.

• БелАЗ аднаўляе пастайкі тэхнікі ў Чылі. Два БелАЗы-75581 грузападмальнасцю 90 тон адправіліся на Лацінаамерыканскі кантынент.

• У Магілёве 1 сакавіка адкрыюцца першыя ў вобласці спецпункты па выдачы міжнародных паштовых адпраўленняў.

ISSN 1990 - 763X



19039

9 771990 763008